

Тыповыя памылкі, якія часта здзяйснююцца пры будаўніцтве і рамонце заградаднага дома

Змест

- Канструктыўныя памылкі ўключаюць наступныя дзеянні:
- Пры выбары матэрыялу звычайна здзяйснююць такія памылкі:
- Выкарыстанне дахавых матэрыялаў



Часта сустракаемыя памылкі пры дахавых працах можна падзяліць на два асноўных тыпу:

- канструктыўныя;
- памылкі пры выбары матэрыялаў.

Канструктыўныя памылкі ўключаюць наступныя дзеянні:

1. Занадта вялікая адлегласць паміж кроквамі. Што датычыцца прымянення ондуліна, дахавага матэрыялу з невялікім вагой, гэта не адчуваецца, тады як натуральная чарапіца ўзмоцніць нагрузку на кроквенную сістэму і прывядзе да яе дэфармацыі.
2. Устаноўка кроквенных ног без дакладнага вымярэння. Без выкарыстання аборкі пахілы даху не дадуць роўнай паверхні, як следства кладка дахавага матэрыялу будзе няроўнай. Адсюль з'яўленне шчылін, назапашванне вільгаці.
3. Лачанне з адвольным крокам, а не ў адпаведнасці з інструкцыяй, прапанаванай вытворцам.
4. Лачанне не ўлічвае ўхіл даху.
5. Кабылка з недастатковым вагой. Вынік-дах не абараняе ад ападкаў сцяны.
6. Пад каньком няма ўшчыльняльніка, што прыводзіць да задзімання снегу.
7. На каньках і яндоўцы адсутнічае суцэльная лачанне.

Пры выбары матэрыялу звычайна здзяйснююць такія памылкі:

- спыняюцца на матэрыяле нізкай якасці ў пагоні за эканоміяй;
- выбіраюць элементы меншага памеру і колькасці (напрыклад, недастатковая колькасць цвікоў пры кладцы ондуліна прыводзіць да хуткай дэфармацыі даху);
- няправільнае прымяненне будаўнічых плёнак можа прывесці да хуткага назапашвання кандэнсату ў ўцяпляльніку і поўнай пераборцы ўсёй даху;
- выкарыстанне іншых крапежных элементаў, не прапанаваных вытворцам.



Выкарыстанне дахавых матэрыялаў

Час даказвае надзейнасць даху з ондулина. Усе кампаненты, з якіх выраблены Дахавыя матэрыялы, спецыяльна падабраныя і не аказваюць адзін на аднаго шкоднага ўздзеяння. Ондулин-гэта надзейны і даўгавечны дахавы матэрыял з гарантыяй ад працёкаў 15 гадоў. Каб змантаваць ондулин на дах, не патрэбны спецыяльны інструмент, дастаткова звычайнай нажоўкі па дрэве. Мантажныя работы адрозніваюцца прастатой, не патрабуюць спецыяльных ведаў і прыцягнення дадатковых работнікаў.

Ондулин не шуміць падчас дажджу або граду, не працякае. Паклапаціцеся пра дах вашага дома, каб яна стала надзейнай і даўгавечнай абаронай вашай сям'і.